

## Аляксей Мусорын



...Чытаючи кнігу вершаў  
На мове далёкай краіны  
Адпачываю ад бедаў Радзімы...

## Беларускі паэт з Новасібірску

*Я пазнаёміўся з Лёшкам Мусорыным у 1984 годзе ў Новасібірску на Усесаюзной студэнцкай навуковай канферэнцыі. Нас пасялілі ў інтэрнаце Акадэмгарадку, прычым дзеля таго выселілі студэнтаў-новасібірцаў (Акадэмгарадок даволі далёка ад Новасібірску, ездзіць народу лягота, а памяшканьняў не хапала). Але студэнцкае брацтва дапамагло, і ўсім у выніку хапіла месца: нам, гасцям, дасталіся ложкі, а гаспадары бяз доўгіх раздумаў перабраліся на падлогу.*

*Няскладны даўгальгі Лёшка, акулярык, як і я, звідзіўляў багацьцем фантазіі, цытаваньнем Бродскага; я, тады студэнт філфаку Гарадзенскага юніверсітэту, чуў вершы будучага набілянта ўпершыню. Затое ён ня ведаў Цвятаеву, Брусава, Антакольскага, якія ў тых гады былі далёка непапулярныя сярод “прасунутых” сібіракоў.*

*На трэці ці чацьвёрты дзень Мусорын сказаў: “Слухай, братка ты мой, а пачытай вершы на беларускай мове”. І тут*

*высьветлілася, што я, на сваю ганьбу, ведаю напамяць толькі “Санет” Багдановіча ды “Быў съмешны дзядзька той часінай...” — з “Новай зямлі”. І ўсё. Трохі напружыўшыся і прыгадаўшы “Песняроў”, прачытаў “Спадчыну”.*

*Мусорын “цягнуўся”. Яму, паліглоту, было прыемна. Цягам астматічных двух дзён ён даставаў мяне сваім пытаннямі пра формы розных часынін беларускай мовы, а прыканцы пратапанаваў: “Слухай, братка, даішлі мне некалькі падручнікаў па беларускай мове і слоўнік!”*

*Я даслаў. Гэта было ня самае вялікае глупства ў майм жыцці. Але ўсё ж такі глупства. Мусорын пачаў грызыці асновы беларускай мовы з упартасцю неафіта. Ён пісаў мне лісты на беларускай мове з патрабаваннем вытрайляць памылкі. Давялося мяне вывучаць мову нанова. Потым яму спатрэбілася мастацкая літаратура. У Новасібірск паляцелі пасылкі са зборамі твораў Караткевіча і Гарэцкага. І гэтак — да 1991 году, калі Мусорын прыехаў у Менск у вясельнае падарожжжа з жонкай Ларысай.*

*Ён захапляўся Беларусью. Ён лавіў кайф. Яму падабалася. Ён штосыці ўвесні часна казаў па-беларуску, у Горадні еў дранікі, прыгатаваныя маёй мамай, бегаў па касыцёлах і патрабаваў, каб я запісаўся ў беларускія нацыянальныя. Гэты нумар у яго, праўда, не прыйшоў, затое ён сам запісаўся ў Міжнародную асацыяцыю беларусістаў, сябрам якой зьяўляецца да гэтага часу.*

*У яго лепшая бібліятэка беларускіх кніг у Сібіры. Ён чытае сьпецкурс па гісторыі беларускай літаратуры. Раз на паўгода я шлю яму пасылку, і ён пачынае закідваць мяне мэйламі па электроннай пошце (усё-ткі таньней, чым тэлефанаваць азін аднаму). З апошніх кніг ён высока ацаніў том Алеся Гаруна ў серыі “Беларускі кнігазбор”, “Як жылі нашы продкі” Адама Мальдзіса (на Мальдзіса ён увогуле ледзь ня моліцца) і апошні зборнік Анатоля Сыса...*

*І калі вы, шаноўныя чытачы, сумняваецца ў тым, ці патрэбныя каму-небудзь у съвеце нашыя мова і культура, прыгадайце Лёшку Мусорыну, барадатага съненінага чалавека з Сібіры, які піша па-беларуску хоку і ў размовах цытуе “Камедыю” Каятана Мараишскага.*

Аляксандар ФЯДУТА

## Кароткія вершы

\* \* \*

Будынак, аздоблены гатычнымі вежамі,  
Далёкі гук кляштарнага звону  
І водар урачыстай белай ружы...  
На мяжы начы і дня ўваскрасае  
Сярэднявечча.

\* \* \*

Я хацеў бы быць князем у маленькой дзяржаве  
Недзе на ўскрайні Еўропы,

Воддаль ад крызісаў і войнаў.  
 Я кіраваў бы са сваёй няшумнай сталіцы  
 Невялікім хрысьціянскім народам.  
 Па съвятах  
 Над горадам гучалі б званы,  
 І над вежай  
     старажытнага родавага замку  
 Лунаў бы белы съцяг продкаў.  
 А на ім – герб: Зымля і Голуб.  
 Па вечараах я спускаўся б у бібліятэку,  
 І старыя пергаменты  
     апавядалі б мне пра мінулае.  
 А раніцай гукі прыдворнага маршу  
 Абвяшчалі б пачатак новага дня.  
 ...Я, напэўна, быў бы такі шчаслівы,  
 Што нават не пісаў бы вершаў.

#### AD MORTEM MAGISTRI

Гур!

Я схіляю калені перад тваёй труной,  
 І гаротная съяза съякае па маёй шчацэ.  
 Ніколі мне ўжо не пачуць поўных  
 Мудрасьці словаў тваіх,  
 І ніколі ў гадзіну маіх трывог  
 Ёхваліван'няў  
 Не прагучаць добрыя павучаньні твае.  
 У адзіноцтве мне трэба ісьці,  
 Спатақацца і падаць,  
 Уставаць і падаць зноў,  
 У кроў разъдзіраючы калені.  
 І за ўсё гэта я хачу толькі адной  
 Узнагароды –  
 Адной-адзінай съяззы майго вучня  
 У канцы шляху.

\* \* \*

Аднойчы ўначы я прачнуўся і зразумеў,  
 Што нашая Зямля – карабель,  
 Неба – ветразь.  
 Вятры Космасу напаўняюць яго,  
 І мы ляцім у Бясконцасьць...

\* \* \*

Калісьці ў маленъкай недарагой  
кавярні на раздарожзы  
Я спаткаю сябра, якога ня бачыў  
Дзесяць, або дваццаць,  
    а можа, і болей гадоў.  
Мы сядзем за столік, замовім віна  
    і лёгкай закускі,  
І — я прашу Бога — каб нам было  
    пра што паразмаўляць.

\* \* \*

Княжацкі меч пад шклом у музеі  
Зъзяе халоднай чысьцінёй клінка.  
І толькі падчас заходу сонца  
На ім выступаюць плямы крыіві.

\* \* \*

Кветка лотаці  
Раскрываецца насустрach Поўні  
Пад небам паўднёвай ночы...  
Вандраваныне ў Краіну Усходу.

\* \* \*

Нырэц, калі шукае жэмчуг,  
Рызыкуе сваім жыцьцём.  
Паэт рызыкуе душой  
У пошуках слова.

\* \* \*

На пялёстках  
Асеньняй позьняй ружы  
Не растае першы сънег.

\* \* \*

Дымы над комінамі  
Ў празрыстым паветры  
Нагадваюць чараду драконаў.

\* \* \*

Кактус на халодным зімовым акне –  
Пасол далёкай паўднёвой краіны —  
Раскрывае сваю цудоўную кветку.

\* \* \*

Распасьцёртыя крылы матылька –  
Старонкі разгорнутай кнігі.  
Хто прачытае тайнапіс іх узораў?

\* \* \*

Начны горад з борту самалёту  
Нагадвае перакулены купал неба,  
Аздоблены агнямі цудоўных сузор'яў.

\* \* \*

Галера, якая ідзе на вёслах,  
Нагадвае нейкую дзіўную мнаганожку,  
Што бяжыць па паверхні мора.

\* \* \*

Царква. Побач з ёй — званіца  
Пад купалам залатым, агністым —  
Съвetchка, пастаўленая Богу.

\* \* \*

Поўня. На падлозе  
Цень ад акна —  
Лацінскі крыж.

\* \* \*

Чытаючы кнігу вершаў  
На мове далёкай краіны  
Адпачываю ад бедаў Радзімы.

\* \* \*

Зіма.  
Па ўзорах на шыбе  
Варажу, як па лініях далоні.

\* \* \*

Белы аркуш паперы,  
Як першы некрануты сънег –  
Шкада брудзіць атрамантам.

\* \* \*

Гукі польскай мовы  
Нагадваюць шум прыбою.  
Хваля шамаціць, варушыць каменьчыкі.

\* \* \*

Школьны працаўнік – шпрыц,  
Шпрыц для ін'екцыі ведаў.

\* \* \*

Калі я малюся Богу,  
Не за сябе – за краіну,  
Аднаго толькі прашу:  
Божа, пашлі ёй праведніка.

---